

## Літаратура

1. Мельникова, Е. Г. Понятие рецепции: современные исследовательские подходы к анализу текстов культуры / Е. Г. Мельникова // Ярославский педагогический вестник. — Т. I (Гуманитарные науки). — 2012. — № 3. — С. 239–242.
2. Семяновіч, А. Максім Гарэцкі: [прадмова] / А. Семяновіч // Гарэцкі, М. Выбранае. — Мінск: Белдзяржвыд., 1960. — С. 3–5.
3. Хализев, В. Е. Теория литературы: учебн. для вузов / В. Е. Хализев. — М.: Высш. школа, 1999. — 397 с.
4. Тюпа В. И. Анализ художественного текста: учебн. пособие / В. И. Тюпа. — М.: Академия, 2009. — 331 с.

Алена Ярмоленка (Гомель)

### МАСТАЦКІ ВОБРАЗ СІРАТЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ

У сусветнай мастацкай літаратуры можна знайсці нямала класічных вобразаў загубленага маленства, няшчаснай долі беспрытульнага маленькага чалавека, які сваім уласным лёсам адлюстроўвае жыццё тагачаснага грамадства. У англійскай літаратуры — гэта вобразы Олівера Твіста і Дэвіда Каперфільда, створаныя Ч. Дзікенсам, у французскай літаратуры — Гаўроша, героя рамана В. Гюго «Адрынутыя», маленькага беспрытульніка і бадзягі Гекельберы Фіна з амерыканскай літаратуры. Што датычыцца ўсходнеславянскай літаратурнай традыцыі, то тут найбольшую папулярнасць мае фальклорны вобраз сіраты, які па-свойму асэнсоўваюць рускія, беларускія і ўкраінскія пісьменнікі. У рускай літаратуры найбольш вядомыя вобразы М. А. Нікрасава з вершаў, прысвячаных рускім дзецям, — «Дзядзька Якаў», «Плач дзяцей», «Сялянскія дзецы», паэмы «Каму на Русі жыць добра». Жыццё сіраты, яго адзіноту і беспрытульнасць, выдатна адлюстраваў украінскі паэт Т. Шаўчэнка ў вершах «Доля», «Думка (Тяжко-важко в світі жити)» і інш.

Лёс народа і сірочая доля дзіцяці непарыўна звязаны і ў творчасці класікаў беларускай літаратуры Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага. Кожны з іх выказвае свой погляд на праблему, дае сваю характарыстыку героя, плённа выкарыстоўваючы здабыткі сусветнай літаратуры. Аднак у аснове створаных мастацкіх вобразаў ляжыць традыцыйны фальклорны вобраз сіраты. Можна сказаць, што гэты вобраз сімвалізуе беларускі народ, з'яўляецца адлюстраваннем яго менталітэту, нацыянальнай адметнасці і ідэнтычнасці. У беларускай літаратуры пачатку XX ст., як у ніякай іншай, намалявана душа беднага дзіцяці, якая прагне ласкі, клопату і духоўнага развіцця. Замест гэтага яно, як і яго народ, павінна змагацца за выжыванне, за акраец хлеба і ненадзейны прытулак, якога могуць пазбавіць у любы момант.

Вобраз беспрытульнага сіраты паўстае са старонак вершаў Я. Купалы. Журботны і тужлівы настрой верша «Песня сіроткі» (1906–1912) адпавядае настрою песеннага фальклору беларусаў. Аўтар не проста спачувае герою, але на яго прыкладзе стварае малюнак жыцця народа-сіраты, які таксама згубіў

надзею на шчаслівую долю. Янка Купала падкрэслівае безнадзейнае становішча сіраты традыцыйным зваротам малога пакутніка да Бога:

*Хто ж адзеца, пракарміца  
Паможа?  
Дзе падзеца, прытуліца,  
Мой Божа?  
Пайду к дрэўцу прытулюся,  
Заплачу;  
К зоркам думкай памалося  
Бядачай* [1, с. 142].

Але скаргі сіраты застаюцца без адказу, нават рэха маўчыць, і толькі стогне бор. Ніхто не мае літасці да беспрытульнага і абяздоленага чалавека.

Вечнае блуканне па пакутах адлюстравана і ў вершы Я. Купалы «Сірочая доля» (1906–1910). З хаты ў хату ідзе бедны сірат, каб назіраць сабе хлеба. Нягледзячы на ўсе намаганні, толькі смерць чакае яго, і ніхто не памоліцца за яго душу:

*Ой, цярпіш, сіротка,  
Ўсё жыццё цярпіш;  
Пойдзеши у магілку, —  
Хто ж паставе крыж?  
Хто, як ляжаш спаці  
Навекі ў зямлю,  
Пацеры згавора  
За душу тваю?* [2, с. 173]

Традыцыйны вобраз сіраты ў творчасці Я. Купалы, яго няшчасная доля, сімвалізуе пакуты беларускага народа. Праз усю творчасць пісьменніка праходзіць думка пра беларусаў, якія з'яўляюцца выгнаннікамі і жабракамі на ўласнай зямлі. Ці ёсьць надзея на выратаванне ад вечнага блукання па пакутах? На гэта пытанне спрабуе даць адказ Я. Колас у паэме «Сымон-музыка» (1911–1925).

Доля маленъкага Сымона — сіроцтва пры жывых бацьках, якія выганяюць няўдалага сына з хаты. Невыпадкова пісьменнік у пачатку паэмы выкарыстоўвае фальклорныя вобразы адарванага ліста і коласа, якія сімвалізуюць жыццё сіраты. Нямілы і пахілы ліст ліпі, асуджаны на гібель, прадказвае лёс Сымона, якога б'юць і не разумеюць родныя людзі:

*Уй, няўклюда, мухамора!..  
Грэх адзін з ім, адно гора. —  
Не адзін раз чуў напрокі  
Ад бацькоў сваіх хлапчук.  
А за што, за што нарокі?  
З-за чаго той злосны гук?  
І завошта б'юць малога  
І чапляюцца чаго?  
Ну, скажыце: што благога  
У тых забаўках яго?  
Хіба грэх складаець казанкі*

*Або песьенькі? Чаму?  
Але ж гэтыя спяванкі  
Так і чуюцца яму... [3, с. 267]*

Душу хлопчыка, яго імкненне да творчасці, разумее толькі чужы чалавек — дзед-пастух. Ад яго ён атрымлівае дабрыню і спагаду, дзед вучыць Сымона слухаць гукі зямлі, іграць на дудцы і скрыпцы. Бацькі за страту авечкі выганяюць сына з дому, і пачынаецца поўная гора і здзекаў вандроўка сіраты-жабрака па чужых хатах. Вобраз сіраты дапамагае пісьменніку расказаць аб долі мастака, які павінен вечна блукаць па пакутах, незразумелы людзьмі, заклапочанымі толькі барацьбой за выживанне, за акраец хлеба. Як і Янка Купала, Я. Колас выкарыстоўвае фальклорны матыў — плач сіраты на магіле дзеда, які замяніў яму маці. Пісьменнік традыцыйна харектарызуе героя як гаротнага, адзінокага і беспрытульнага:

*Толькі вочки асвячали  
Твар замораны, худы  
І так многа прыдавалі  
Хлотцу гора і нуды.  
І было ў іх задумленне  
Не дзяціных яго лет,  
І адбіта克 засмучэння  
Палажыў на вочы след [3, с. 318–319].*

Адзінота і адрынутасць сіраты, якія «...з'яўляюцца дамінуючымі фактарамі ў сіроцкай скрусе і журбе» [4, с. 526], дапамагаюць аўтару паказаць адасобленасць сапраўднага мастака. Між тым пісьменнік падкрэслівае, што менавіта адзінота і засяроджанасць дазваляюць Сымону пачуць галасы птушак, дрэў і кветак, спазнаць красу роднай зямлі, спасцігнуць таямніцу маствацтва.

Традыцыйны вобраз сіраты пераасэнсоўвае М. Гарэцкі ў сваёй аповесці «Ціхая плынь» (1917–1930). Трактоўка аўтарам гэтага героя дасягае незвычайнай глыбіні і трагізму, бо яго Хомка — сірата пры жывых бацьках, як і Сымон-музыка. У сям’і Хомкі бацька п’е, а маці цяжка працуе, не знаходзячы сіл паклапаціцца аб дзецях. Вострую праблему сіроцтва пры жывых бацьках аўтар вырашае, выкарыстоўваючы фальклорныя матывы для харектарыстыкі героя — беспрытульнасці, адзіноты і роспачы. Безнадзейнасць лёсу беднага сялянскага сына паўстае ўжо з першых старонак аповесці, падчас знаёмства з галоўным героям: «*Круглыя дзіцячыя вочачкі, зарумзаныя і пахмурныя, з безнадзейным подзівам утапяюцца на вас. І патроху з'яўляеца свядомасць: чаго вам трэба? Но вы — не маці, што зачыніла яго, не маючы большых дзетак-ннянек, і сышла на дзень-год у поле жаць авёс, сышла і не ідзе пакарміць яго і абцерці носік. Вы разважаеце: хлопчык гэта ці дзяўчынка? — Ці не ўсё роўна: доля ж аднакава.*

*Гэта — герой нашае гісторыі Хомка.*

*Гэта — яго дзіцячая пара.*

*Безнадзейны подзіў пачынае паволі знікаць, даючы месца тужсліваму расчараўванню: не, не маці, а чужынец, незнаёмы, безуважна пазірае на бяду малога* [5, с. 264].

Бясконцыя здзекі і гора чакаюць дзіця на жыццёвым шляху. У школу Хомку бяруць толькі таму, што настаўнік баіцца яго п'янага бацькі. Горкай прамудрасцю здаецца герою вучоба, бо за ўжыванне беларускіх слоў у рускай школе ён вымушаны насіць ганебны знак свайго невуцтва — бірку, цярпець вечныя здзекі настаўніка і ў рэшце рэшт згубіць усякую надзею на атрыманне адукацыі.

З выгнаннем са школы пачынаецца для чуллівага хлопчыка суровая школа жыцця. Разам з бацькам ён вымушаны вазіць спірт, цярпець злосць і п'янства бацькі, які замест цукеркі частуе сына гарэлкай. Супакой і радасць можа знайсці герой толькі ў снах, дзе сонейка ззяе і грэе, песняць сваіх дзяцей галубы, вучаць іх лятаць. Дзіцячая навука Хомкі — гэта пабоі і здзек уласнага бацькі, а потым і гаспадара, у якога ён служыць. Роспач і гора выхоўвае такая навука, апошнім горам у лёсе Хомкі стаецца яго несправядлівая і бессэнсоўная смерць на вайнэ. Пра долю сялянскага сына яскрава гаворыць народная песня, ужытая аўтарам у якасці эпіграфа да апошняй часткі аповесці:

*Вазьмі, маці, пяску жменю,  
Пасей, маці, на каменю:  
Як прыжджэйся пяску ўсходу, —  
Тады верне сын з паходу...* [5, с. 309]

Вобраз Хомкі, створаны М. Гарэцкім, — адзін з самых запамінальных вобразаў у беларускай літаратуре. Асуджаны на вечнае блуканне, беспрытульны сірата пры жывых бацьках мала ведае спагады і дабрыні, чужыя людзі больш спачуваюць яму, чым родныя, а матчыну ласку ён бачыць толькі ў снах.

Усё вышэйадзначанае дазваляе сцвярджаць, што харкторыстыка сіраты ў творчасці Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага ў асноўным супадае з традыцыйнымі народнымі ўяўленнямі аб сірочай долі: «Паводле народных песенъ, сірата заўсёды паўгалодны, недагледжаны, босы, брудны, з нячэсанай галавой» [4, с. 526]. Галоўнымі рысамі, на якіх акцэнтуюць увагу аўтары, з'яўляюцца адзінота і адчужанасць героя, якія дапамагаюць адлюстраваць не толькі трагічны лёс асобнага чалавека, але і стварыць малюнак жыцця цэлай нацыі, з якой атаясамліваецца галоўны герой. Свае асаблівасці маюць героі Я. Коласа і М. Гарэцкага. Наяўнасць бацькоў у Сымона і Хомкі толькі падкрэслівае духоўную адзіноту сірот, іх гаротнае жыццё, у тым ліку і па віне сваіх родных. Яшчэ адной традыцыйнай рысай можна назваць прадвызначанасць лёсу герояў, непазбежныя цяжкія пакуты, якія ў народных уяўленнях выражаюцца прымаўкай: «Бог сірату любіць, але долі не дае» [4, с. 526].

Такім чынам, у беларускай літаратуре пачатку XX ст. адлюстраваны вызначальны для асэнсавання нацыянальнай адметнасці вобраз сіраты. На думку класікаў беларускай літаратуры, менавіта сірочая доля харкторызавала лёс нацыі, лёс мастацтва на тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Пазбаўленае бацькоў дзіця, якое змагаецца за існаванне, атрымліваючы толькі пабоі і здзек замест ласкі і спагады, вобраз якога паўстае са старонак вершаваных і празаічных твораў Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага, прымушае задумацца над далейшым лёсам айчыны. Якая доля чакае народ-сірату? Ці зможа ён

пераадолець спрадвечную наканаванасць, сцвердзіць сваё права на жыццё і самавыражэнне?

#### Літаратура

1. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. — Т. 3: Вершы, пераклады 1911–1914 / Я. Купала; рэд. М. Мушынскі. — Мінск: Маст. літ., 1997. — 344 с.
2. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. — Т. 2: Вершы, пераклады 1908–1910 / Я. Купала; рэд. В. Рагойша. — Мінск: Маст. літ., 1996. — 344 с.
3. Колас, Я. Новая зямля. Сымон-музыка: Паэмы / Я. Колас. — Мінск: Маст. літ., 1986. — 448 с.
4. Гурскі, А. І. Сіроцкія песні / А. І. Гурскі // Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. — Т. 2: Лабараторыя традыцыйнага мастацтва — «Яшчур» / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2006. — С. 526.
5. Гарэцкі, М. Присады жыцця: Апавяданні, аповесці / М. Гарэцкі; уклад. Т. Голуб. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2003. — 479 с.

Ірына Казакова (Мінск)

### КАРАВАЙНЫ РЫТУАЛ У ТРАДЫЦЫЙНЫМ ВЯСЕЛЬНЫМ АБРАДЗЕ БЕЛАРУСАЎ І ЎКРАІНЦАЎ

Для многіх народаў свету хлеб сімвалізуе жыццё. Пра яго складалі гімны, песні, легенды. Хлеб называлі кармільцам, бацюшкам. Як і ў старажытныя часы, святочны хлеб на ручніку і сёння выконвае важнейшую ролю ў самыя ўрачыстыя моманты нашага жыцця. Хлеб заўсёды апявалі ў песнях, узвялічвалі як бóstва ў фальклорных творах розных жанраў. Адным з важнейшых вясельных рытуалаў амаль для ўсіх славянскіх народаў, у тым ліку для беларусаў і ўкраінцаў, з'яўляўся каравайны рытуал. Для беларусаў выпяканне вясельнага каравая азначала абавязковое неадкладнае вяселле. Калі да каравайнага рытуалу вяселле магло па якіх-небудзь выключных прычынах яшчэ і не адбыцца, то выкананне гэтага рытуалу было пэўным парогам, пераступішы праз які, шляху назад ужо не было. Гэта адлюстравана і ў вясельных песнях: «*Мамычка ў дочачкі пыталася: // — Што ты слезачкі іллеш? // У вакошачка не глядзіш? // Жаніха не выглідаіш? // — Не хачу замужс ідзіць, // Не хачу з табой, мамычка, растряцца, // Хачу дзевачкай у хаце сваёй // З сябровачкамі атстацца. // Позна дочачка слёзкі ліць, // — Позна, любая, гараваці. // Каравай твой у клеці стаіць, // Час галовычку пакрываці...*» (зап. ад Сідарэнкі А. А. у в. Канаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці, 1915 г. н.)

Многія выдатныя беларускія і ўкраінскія вучоныя прысвячалі свае даследаванні вясельным абрадам і ў прыватнасці, каравайным рытуалам. Напрыклад, Я. Ф. Карскі, А. С. Фядосік, М. Ф. Сумцоў. Даследчыкі падкрэслівалі, што каравай прысвячалі сонцу, выраблялі яго такой жа круглай формы як і сонца. «Ад сонца залежыць жыццё, урадлівасць і ўвогуле плоднасць на зямлі» [6, с. 357].

Блаславенне маладых вясельным караваем павінна было забыспечыць ім доўгае шчаслівае жыццё, нараджэнне здаровых дзяцей, дабрабыт. А. С. Фядосік падкрэсліваў, што ў фальклорных творах, асабліва ў абрадавых песнях, хлеб —